

АДДЗЕЛ КУЛЬТУРЫ МАГІЛЁўСКАГА ГАРВЫКАНКАМА
УК “МУЗЕЙ ГІСТОРЫІ МАГІЛЁВА”
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

ПАВАЖАНЫЯ КАЛЕГІ!

Запрашаем Вас прыняць удзел у працы VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Гісторыяі Магілёва: мінулае і сучаснасць”, прысвечанай атрыманню Магілёвам статуса культурнай сталіцы СНД і Беларусі, якая адбудзецца **27 – 28 чэрвеня 2013 года ў г. Магілёве.**

Праблемнае поле канферэнцыі:

- 1) Сацыяльна-эканамічная і палітычная гісторыя рэгіёна.
- 2) Ваенная гісторыя. Чалавек на вайне: штодзённасць і культурныя вобразы.
- 3) Канфесійныя працэсы на Магілёўшчыне.
- 4) З гісторыі развіцця грамадска-палітычнай, прававой і філасофскай думкі.
- 5) Духоўныя традыцыі: літаратура і мастацтва.
- 6) Гісторыя магілёўскага кнігадрукавання.
- 7) Асаблівасці матэрыяльнай культура рэгіёна.
- 8) Археалогія рэгіёна. Рэч і слова: артэфакт і культурныя кантэксты артэфакта.
- 9) Традыцыі адукацыі, выхавання і навукі.
- 10) Праблемы крыніцазнаўства, археаграфіі і гістарыяграфіі рэгіёна.
- 11) Вобраз Магілёва ў культурных дыскурсах замежжа.
- 12) Славутыя магілёўцы.

Зборнік матэрыялаў канферэнцыі будзе выдадзены да пачату канферэнцыі за кошт арганізатараў. Удзел у канферэнцыі бясплатны.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна да **15 красавіка 2013 г.** падаць матэрыялы дакладаў (у электронным выглядзе) і заяўку ў аргкамітэт. У заяўцы пазначаюцца : прозвішча, імя, месца працы (вучобы), пасада, вучоная ступень і званне, тэма даклада, паштовы і электронны адрас, нумар тэлефона.

Адрас аргкамітэта: 212030, Рэспубліка Беларусь, г.Магілёў, вул. Ленінская 1а, УК “Музей гісторыі Магілёва”, тэл/факс +375 222 229946, e-mail: ratusha.mogilev@gmail.com

Патрабаванні да дакладаў: Шрыфт Times New Roman, 14 pt, міжрадковы інтэрвал 1.0. Аб’ём да 6 старонак фармата А 4. Палі: верхняе, правае, левае, ніжняе – 25 мм. Абзацны водступ – 1,25. Першы радок – ініцыялы і прозвішча аўтара (аўтараў), горад, назва ўстановы. Наступны – назва даклада вялікімі літарамі. Кожны радок – з абзацнага водступа, з выраўноўваннем па левым баку і без кропкі напрыканцы. Далей тэкст - з абзацнага водступа, з выраўноўваннем па шырыні і аўтаматычнай расстаноўкай пераносаў. Спасылкі на літаратуру афармляюцца ў квадратных дужках, дзе пазначаюцца парадкавы нумар і старонка цытуемай крыніцы. Спіс літаратуры і крыніц падаецца ў канцы і афармляецца згодна ГОСТу 7.1-2003.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў і рэцэнзавання.

Асабістае запрашэнне на ўдзел у канферэнцыі будзе даслана пасля атрымання заяўкі і азнаямлення з матэрыялам даклада.

АРГКАМІТЭТ